

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

Орган праўлення ЦСПБ і упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР



ДА ДВАЦЦАЦІГОДДЗЯ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВОЛЮЦЫІ

(Даклад тав. В. М. МОЛАТАВА на ўрачыстым пасяджэнні ў Вялікім тэатры 6 лістапада 1937 года)

I. ЗНАЧЭННЕ НАШАЙ ПЕРАМОГІ

Таварышы! Сёння працоўныя Совецкага Саюза з усведамленнем вялікай гордасці святкуюць дваццацігоддзе Кастрычніцкай рэвалюцыі. (Бурныя апладысменты).

Тыя з нас, хто пачаў сваё свядомае жыццё да 1917 года, уяўляюць па ўласнай волі выкліканыя Кастрычніцкай рэвалюцыяй карэнныя змены ў нашым жыцці. Пакаленне, якое вырасла ў апошнія дваццаць год, удзельнічала ў канчатковым разгроме сіл старога, буржуазна-памешчыцкага Расіі і ў стварэнні новага, сацыялістычнага ладу. У гэтыя дні ва ўсіх нашых гарадах і вёсках, у кожным жывым кутку краіны, мыслі працоўных прыкаваны да падзей вялікага дваццацігоддзя сацыялістычнай рэвалюцыі, да лепшых заваяў і да раскрыцця перад намі светлай будучыні.

Не толькі рабочыя і сяляне Совецкага Саюза, але таксама працоўныя капіталістычных краін і калоній перажываюць у гэтыя дні радаснае пачуццё з выпадку перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі. (Бурныя апладысменты).

У няўхільным росце сіл Совецкага Саюза, у адбываючымся на іх вачох росквіце гэтых сіл, яны бачаць, чаго могуць дасягнуць працоўныя, аўладаўшы дзяржаўнай уладай. Што-б ні рабілі нашы ворагі, ворагі Кастрычніцкай рэвалюцыі, што-б яны ні выдумалі для ўмянення яе значэння, праўда аб нашай рэвалюцыі, непадробная, непафарбаваная праўда аб Совецкім Саюзе, — пранікае ўсюды, пранікае далёка за межы СССР і заваўвае на свой бок усё свядомае, усё здольнае да барацьбы супроць капіталізма. (Бурныя апладысменты).

Вялікая сіла і міжнароднае значэнне Кастрычніцкай рэвалюцыі заключаецца ў тым, што яна ажыццявіла затоежны марш працоўных аб вызваленні адгнёту эксплуатацый і ад рабскай працы ў капіталістаў і памешчыкаў. Яна ажыццявіла тое, аб чым марылі лепшыя людзі чалавечтва на працягу многіх, многіх вякоў.

Трапішло не адно тысячагоддзе да тагачаснага «новага эры». Прайшло каля звыш 1900 год «новай эры», калі, вяршыце, знайшлася сіла, знайшлася рэвалюцыйная арганізацыя, якая павяла працоўных у бой супроць капітала, супроць улады буржуазіі і памешчыкаў. У 1917 годзе рабочыя разам з сялянамі разграмілі сваіх прыгнятальнікаў, захапілі ўладу ў свае рукі, устанавілі дыктатуру пролетарыята ў нашай краіне.

Паскорыла сацыялістычную рэвалюцыю перамога імперыялістычнага вайны. Яна даяла да распачы рабочых і народнай масы не толькі Расіі. Аднак, найбольш слабым звяном саветскага капіталізма аказалася ў гэты час стара, царская, буржуазна-памешчыцкая Расія. З другога боку, найбольш рэвалюцыйным класам ва ўсім свеце аказаліся рабочыя класы нашай краіны, які стварылі большыцкую партыю пад кіраўніцтвам вялікага Леніна. (Апладысменты).

Звяннуўшая імперыялістычная вайна спачатку прывяла да пагібелі царства. Яна настолькі падарвала сілы Расіі, што дзяржава пачаў пагражаць поўны крах, развал. Увесь народ патрабаваў міру, перадышкі. Стаўляючы ж ва ўладзе калеты, эсэры і меншавікі, якіх падтрымлівала расійская буржуазія і англа-французскія імперыялісты, лемантавалі аб прадаўжэнні вайны «ва што-б там ні стала». Гэтая ўлада хацела захаваць капіталізм і пануючае становішча буржуазных класоў. Яна не лічылася з тым, што шматлікая маса сялянства звяртае царызм для таго, каб завяспечыць пераход памешчыцкай зямлі ў свае рукі. Замест перадачы зямлі сялянам кадычка-эсэраўска-меншавіцкая ўлада кэрміла іх пустымі абядаваннямі. Становішча рабочых і іншых працоўных слабеў горада пагаршалася з кожным днём, а ўрад Керэнскага ўсё больш выяўляў сваю поўную няздольнасць змяніць становішча. Пытанне аб звяржэнні буржуазнай улады паўстала рэальна. Тады большыцкая партыя звярнула да рабочых і сялянскай беднаты з заклікам стаць на шлях рэвалюцыі, якая, па выразу Леніна, «дасць перамогу над эксплуатацыйнай, дасць зямлю сялянам, дасць мір народам, адрыне верны шлях да пераможнай рэвалюцыі саветскага сацыялістычнага пролетарыята».

Так вызначыў Ленін мэты рэвалюцыі перад Кастрычніцкім паўстаннем. Гэтыя мэты рабілі нашу рэвалюцыю непаломай для іншых рэвалюцый.

У сілу ўсёй унутранай і замежнай абстаноўкі Кастрычніцкая рэвалюцыя набыла асобны характар, які адрозніваецца ад іншых рэвалюцый. Падвойчы першыя вынікі Кастрычніцкай рэвалюцыі на ўсерасійскім з'ездзе Савятаў у студзені 1918 года, Ленін гаворыў:

«Усе вялікія рэвалюцыі імкнуліся завесці змест дашчэнту стары капіталістычны лад, імкнуліся не толькі заваяваць палітычныя правы, але і вырваць самае кіраванне дзяржавай з рук панавальных класаў, усякіх эксплуатацый і прыгнятальнікаў працоўных, каб раз назаўсёды палажыць прэцэдэнт усякай эксплуатацыі і ўсюдому прыгнечанню. Вялікая рэвалюцыі іменна і імкнуліся змяніць гэты стары эксплуатацыйны дзяржаўны апарат, але да гэтага часу гэта не ўдавалася завяршыць да канца. І вось Расія, у сілу асабліва свайго гаспадарчага і палітычнага становішча, першая дасягнула гэтага пераходу дзяржаўнага кіравання ў рукі саміх працоўных. Цяпер мы, на расчытаным ад гістарычнага хламу шляху, будзем будаваць магутны, светлы будынак сацыялістычнага грамадства, ствараючы новы, нябачаны ў гісторыі, тып дзяржаўнай улады, волі рэвалюцыйна закліканай ажыццявіць усежыццёвую эксплуатацыю, гвалту і рабства». (Узрыў апладысменту).

У гэтых словах Ленінама ўказана разнастайнае адрозненне нашай рэвалюцыі ад усіх іншых рэвалюцый.

Усе іншыя рэвалюцыі, нават у лепшым выпадку, далей некаторага расшырэння палітычных правоў і часовага палітычнага становішча працоўных не ішлі, калі выключыць Парыжскую Комууну з яе кароткачасовым поспехам, калі ўлада знаходзілася ў руках працоўных. Усе гэтыя рэвалюцыі пакідалі ўладу ў руках эксплуатацый і прыгнятальнікаў працоўных. Адных эксплуатацый змянялі ва ўладзе іншыя, але прывілеяваныя класы не пазабываліся свайго пануючага становішча. Пры ўсіх гэтых рэвалюцыях буржуазія ўдавалася захоўваць сваю, буржуазную, дыктатуру, сваю ўладу.

У нашай краіне не магло не прывесці да вытварэння расчаравання працоўных, якія ўдзельнічалі ў буржуазных рэвалюцыях. Працоўныя прымалі ўдзел у гэтых рэвалюцыях са сваімі мэтамі, са сваімі імкненнямі і надзеямі вызваліцца, нарэшце, ад гнёту маючых уладу класаў. Але ўсе буржуазныя рэвалюцыі прыводзілі да таго, што гэтыя імкненні і надзеі разбіваліся аб супрацьленне эксплуатацыйных класаў, якія захоўвалі ўладу за сабой. Усе гэтыя рэвалюцыі канчаліся тым, што народ дацягваў сябе незадаволеным, не дасягнуўшым мэты. Гэта параджала ў масах расчараванне ў рэвалюцыю, недавер'е працоўных да сваіх сіл, што было на-руку прыгнятальніцкім класам.

У кастрычніку 1917 года адбыўся саветска-гістарычны паварот ад ранейшых рэвалюцый, ад рэвалюцыі буржуазнага тыпу да рэвалюцыі новага, сацыялістычнага, тыпу. Упершыню ў гісторыі ўлада эксплуатацыйных класаў авернулася, перамагла дыктатуру рабочага класа, дзяржаўнае кіраванне перайшло ў рукі працоўных. З рабоў, з прыгнечаных, з эксплуатаемых працоўных ператварыліся ў свабодных людзей і ў поўных гаспадароў свайго лёсу. Рабочыя і працоўныя сяляне, стаўшы ва ўладзе, упершыню атрымалі магчымасць наладзіць жыццё так, як яны самі хочучы. Вырашыўшы карэннае пытанне, пытанне аб уладзе, рабочы клас разам з сялянствам пачаў новае жыццё, прыступіў да будаўніцтва «светлага будынка сацыялістычнага грамадства».

З перамогай Кастрычніцкай рэвалюцыі збыліся мары працоўных і ўсіх лепшых прадстаўнікоў чалавечтва. З гэтага часу пачалося саборніцтва двух светлаў, заснаваных на супроцьлеглых прынцыпах, саборніцтва новага грамадства са старым, саборніцтва сацыялізму з капіталізмам. Да гэтага саборніцтва прыкавана ўвага ў ўсіх краінах.

Асноўнай старага грамадства была прыватная ўласнасць, калі ўсе сродкі вытворчасці належалі капіталістам, багачам. На гэтым трымаўся ўлада капіталістаў, на магутнасці капітала. Совецкая ўлада ліквідавала капіталістычную сістэму гаспадаркі і адміністрацыю прыватнага ўласнасці на прыкладзі і сродкі вытворчасці, устанавіўшы сацыялістычную сістэму гаспадаркі і сацыялістычную ўласнасць. Сродкі і прылады вытворчасці сталі належаць альбо сацыялістычнай дзяржаве, альбо нашым, сацыялістычным калгасам і кааператыву. У тым і другім выпадку яны сталі служыць не інтарэсам нажывы асобных людзей за кошт іншых, а інтарэсам народа, інтарэсам працоўных. Гэта не маленькая змена, а карэнная перабудова грамадства, карэнная перапраца яго эканамічнага асновы.

Адмена прыватнай уласнасці на зямлю, адмена прыватнай уласнасці на фабрыкі і заводы, адмена прыватнай уласнасці на чыгункі і жыллёвыя дамы ў гарадах і іншыя меры такога роду

Выбярэм у Вярхоўны Совет лепшых сыноў і дачок нашай радзімы

З выключным энтузіязмам і радасцю народы Совецкага Саюза адсвяткавалі 20-годдзе Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Яны прадманстравалі сваю любоў і адданасць партыі Леніна—Сталіна, сваю гатовасць пад сцягам большызму, пад кіраўніцтвам правадыра савецкага пролетарыята вялікага Сталіна прадаўжаць барацьбу за пабудову новага, камуністычнага грамадства.

Герачныя савецкі народ уступіў у трэці дзесяцігоддзе свайго існавання. За гэтыя дваццаць год барацьбы і перамог наша радзіма стала незалежнай, свабоднай і блаславеннай яна ператварылася ў багатую і магутную сацыялістычную дзяржаву. Сацыялізм у СССР перамог безагаворачна і беспаваротна.

Вялікую ролю ў справе «ўздыму культурна-тэхнічнага ўзроўню рабочага класа да ўзроўню работнікаў інжынерна-тэхнічнай працы» мае стыханічны рух, які ідзе разам з удзелам культурна-асветнай працы працоўных, павінен адгравіць асноўную ролю ў справе вырашэння нашых задач—пераходу ад сацыялізму да камунізму.

З вялікім задавальненнем працоўныя сталіцы Совецкай Беларусі дачакаліся аб дадзенай годзе таварыша Варашылава балатаравацца ў Совет Саюза на Менскай гарадской выбарчай акрузе. Гонар і шчасце галасавання за вернага лідэра, саратніка вялікага Сталіна, першага маршала непераможнай Чырвонай Арміі Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Выбярэм дэпутатамі ў Вярхоўны Совет такіх людзей, якія на справе паказалі сваю адданасць рэвалюцыі, выбірэм верных сыноў і дачок нашай радзімы, якія, будучы на чале Совецкага ўрада, зобявіцца рух наперад, да вышэйшага чалавечкага шчасця—камунізму.

Наш легендарны Кім Варашылаў у часе грамадзянскай вайны, пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна, адстойваў кожную пяду нашай свяшчэннай сацыялістычнай зямлі ад нападў шматлікіх ворагаў, якія імкнуліся затапіць у крыні рэвалюцыю. Клімента Ефрэмавіча, як варны салдат рэвалюцыі, жалезны нарком Рэволюцыйна-Сялянскай Чырвонай Арміі, паслядоўны лідэра-сталінец і член мірнага будаўніцтва, не складалічы рук, не шкадуючы сіл і сэрца, працаваў над тым, каб зрабіць нашу Чырвоную Армію самай магутнай арміяй у свеце, згуртаваўшы яе на-

закол Сталінскага Цэнтральнага Камітэта і Совецкага ўрада «Робоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, як і ўвесь Совецкі Саюз, гатовыя завесці жыццё ў міры з усім светам. Але Чырвоная Армія таксама гатова кожна міг у парашок сцерці ворага, які адважыцца напаць на краіну працоўных».

«Наша Армія існуе не для нападу, але толькі для нападу ворага на нашу радзіму. Яна будзе самай нападоўчай з усіх калі-небудзь нападоўчых армій, калі вораг яе прымусяць да гэтага!» (Варашылаў).

Жартаваць з намі гэта значыць жартаваць з агнём. Не пасмеюць ворагі і агняўца, як мы будзем бль асмелітхся на нас напаць на іх-жа тэрыторыі, бль смарцельным агнём. Мы мірныя людзі і вайны не хочам, але да вайны заўжды гатовы.

Совецкі народ, які бязлітасна распраўляецца з прадзямнымі агентамі імперыялістычных драпежнікаў,—трацкіска-бухарынскімі шпіёнамі і іншымі ворагамі працоўнага чалавечтва, лідэра большай сілы і бязлітаснага распраўчы з іхнымі гаспадарамі-фашыстамі, гэтай чорнай агняй бандытаў, якіх не ведала гісторыя чалавечтва. Ім не адарваць у нас шчасця і свабоды!

Народы вялікага Совецкага Саюза, на аснове надзвычайнага дакумента нашай эпохі—Сталінскай Канстытуцыі, дванаццаціга снежня выбіраюць свой урад, які пад вялікім сцягам партыі Леніна—Сталіна павядае нашу краіну наперад, да новых перамог сацыялізму. Яны выбіраюць найлепшых з лепшых, верных сыноў народа, якім народнае шчасце і свабода даражэй за сваё жыццё. Яны выбіраюць наймудраўшых з мудрых, якія яшчэ вышэй падмаўжы неперажыты сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна!

Совецкі народ выбярэ ў Вярхоўны Совет СССР лепшых сваіх сыноў і дачок, якія вывялі сваю адданасць справе Леніна—Сталіна, справе сацыялізму.

Інфармацыйнае паведамленне

13 лістапада 1937 года адбылася VII сесія Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР XI склікання.

Сесія разгледзла арганізацыйныя пытанні.

Тайным галасаваннем выбраны выканаючым абавязкі старшыні ЦВК БССР тав. Наталевіч Нікіфар Якаўлевіч і выконваючым абавязкі сакратара ЦВК БССР тав. Ермак Аляксей Васільевіч.

Сесія правяла давыбары ў склад Прэзідыума ЦВК БССР. Тайным галасаваннем у склад Прэзідыума ЦВК БССР выбраны тт. Град А. С., Козінцаў Е. С., Рачок С. П., Жураўлеў В. І., Сымон С. М., Горына Г. М., Марусе-

віч Е. К., Гладышаў Е. І., Гардзеева Н. П.

Сесія зацвердзіла: пастанову Прэзідыума ЦВК БССР аб зацверджэнні тав. Кавалёва А. Ф. старшынёй СНК БССР, пастановаў Прэзідыума СНК БССР аб зацверджэнні тав. Цёмкіна А. І. першым намеснікам старшыні СНК БССР і тав. Ананьева А. А. намеснікам старшыні СНК БССР, а таксама пастановы Прэзідыума ЦВК БССР аб назначэнні: тав. Свінцова А. А. народным камісарам зернавых і жывёлагадоўчых саўгасаў БССР, тав. Кісялёва К. В.—народным камісарам аховы здароўя БССР, тав. Півавава В. І.—народным камісарам асветы БССР і тав. Шышкава В. Ф.—народным камісарам земляробства БССР.

«дасць перамогу над эксплуатацыйнай, дасць зямлю сялянам, дасць мір народам, адрыне верны шлях да пераможнай рэвалюцыі саветскага сацыялістычнага пролетарыята».

Так вызначыў Ленін мэты рэвалюцыі перад Кастрычніцкім паўстаннем. Гэтыя мэты рабілі нашу рэвалюцыю непаломай для іншых рэвалюцый.

У сілу ўсёй унутранай і замежнай абстаноўкі Кастрычніцкая рэвалюцыя набыла асобны характар, які адрозніваецца ад іншых рэвалюцый. Падвойчы першыя вынікі Кастрычніцкай рэвалюцыі на ўсерасійскім з'ездзе Савятаў у студзені 1918 года, Ленін гаворыў:

«дасць перамогу над эксплуатацыйнай, дасць зямлю сялянам, дасць мір народам, адрыне верны шлях да пераможнай рэвалюцыі саветскага сацыялістычнага пролетарыята».

Так вызначыў Ленін мэты рэвалюцыі перад Кастрычніцкім паўстаннем. Гэтыя мэты рабілі нашу рэвалюцыю непаломай для іншых рэвалюцый.

У сілу ўсёй унутранай і замежнай абстаноўкі Кастрычніцкая рэвалюцыя набыла асобны характар, які адрозніваецца ад іншых рэвалюцый. Падвойчы першыя вынікі Кастрычніцкай рэвалюцыі на ўсерасійскім з'ездзе Савятаў у студзені 1918 года, Ленін гаворыў:



На парадзе ў Менску 7 лістапада—у дзень XX гадавіны Вялікай Кастрычніцкай Сацыялістычнай рэвалюцыі ў СССР.

Белгасфота.

КАНДЫДАТЫ Ў ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР,

зарэгістраваныя акруговымі выбарчымі камісіямі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей па выбарчых акругах Беларускай ССР



В. Ф. ШЫШКОУ



Г. А. БЕЛКІН



С. П. МЕЛЬНІКАУ



К. П. ВЛАСЕНКАУ



А. І. ІВАНОУ



М. Ц. ФІНАГЕНАУ

ПАСТАНОВА

акруговай выбарчай камісіі Аршанскай выбарчай акругі па выбарах у Совет Саюза аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза таварыша

Густава Густававіча Бокіса

Разгледзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатуры ў дэпутаты Савета Саюза Вярхоўнага Савета СССР, акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 56, 57, 58, 59, 60 і 61 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, **пастанавіла:**

На аснове артыкула 60 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, зарэгістраваць для балатыроўкі ў Совет Саюза Вярхоўнага Савета СССР па Аршанскай выбарчай акрузе выстаўленую агульнымі сходамі рабочых, служачых, інжынера-тэхнічных работнікаў Бедрэс імя Сталіна, Аршанскага чыгуначнага вузла, Ільіна-Камбіната, млякамбіната, заводаў «Асінторф», «Чырвоны барабіт», «Чырвоны Кастрычнік», «Пролетарый», калгаснікаў калгасаў: імя Сталіна, «6 жую Сталіна», «Чырвоная Шанькава», Аршанскага раёна, і акруговай перадыбарчай нарадай уаўнаважаных прадпрыемстваў і калгасаў, на якой прысутнічала 686 чалавек, кандыдатуру ў дэпутаты Савета Саюза Вярхоўнага Савета СССР **Бокіса Густава Густававіча**—1896 года нараджэння, члена ВКП(б) з 1913 года, начальніка бронетанкавых войск РСЧА, камандзіра, пражываючага ў горадзе Маскве.

На аснове артыкула 66 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, уключыць кандыдатуру тав. **Бокіса Густава Густававіча** ў выбарчы бюлетэнь па Аршанскай выбарчай акрузе. У адпаведнасці з артыкулам 65 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня выбарчай камісіі **Федарка**. Намеснік старшыні **Бражко**. Сакратар **Амром**. Члены камісіі: **Гальбецкі, Мязьвіч, Ціханская, Курчоў**.

11 лістапада 1937 года.

ПАСТАНОВА

Лепельскай акруговай выбарчай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей таварыша

Сяргея Пятровіча Мельнікава

Акруговая выбарчая камісія па выбарах у Совет Нацыянальнасцей разгледзела паступіўшыя дакументы аб вылучэнні кандыдатуры ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей тав. **Мельнікава Сяргея Пятровіча** і ўстанавіла, што даныя дакументы ў поўнай меры адпавядаюць артыкулам 56, 61 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР.

На падставе адпаведнага вышэй акруговай выбарчай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей пастанавіла:

Зарэгістраваць для балатыравання ў Совет Нацыянальнасцей па Лепельскай выбарчай акрузе № 54 вылучанага па агульным сходам рабочых, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых фабрыкі «Чырвоная зорка», Чашніцкага раёна, рабочых дзельскага будкамбіната, калгаснікаў сельгасарцелі «1 мая», Чашніцкага раёна,—кандыдатам у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей **Мельнікава Сяргея Пятровіча**, 1894 года нараджэння, члена ВКП(б) з 1918 года, выконваючага абавязкі старшыні Лепельскага акруговага саюза.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі **Барозін**. Намеснік старшыні **Ладзевіч**. Сакратар **Рашчынскі**. Члены камісіі: **Шакіраў, Мінін, Качанова, Урбан, Пскоў, Грамакоўскі, Клейман, Крыжэвіч**.

КАНДЫДАТЫ Ў ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР,


зарэгістраваныя акруговымі выбарчымі камісіямі па выбарах у Совет Саюза ПА ВЫБАРЧЫХ АКТУГАХ БЕЛАРУСКАЙ ССР



Е. І. ПАПКОВА



Г. Г. БОКІС



Н. А. НАТАЛЕВІЧ



А. М. АБРАМАУ

ПАСТАНОВА

акруговай выбарчай камісіі Аршанскай сельскай выбарчай акругі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей таварыша

Васілія Фёдаравіча Шышкова

Разгледзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатуры ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР, акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 56, 57, 58, 59, 60 і 61 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, **пастанавіла:**

На аснове артыкула 60 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, зарэгістраваць для балатыроўкі ў Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР па Аршанскай сельскай выбарчай акрузе № 56 выстаўленую на агульным сходам рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў Бедрэс імя Сталіна, Якаўлевіцкай суконнай фабрыкі, Копыскага калгаснага завода «Пролетарый» і калгаснікаў калгаса імя «Варашылава», «1-е мая», «Істра», «Чырвоныя ўэходы», імя Сталіна, «Комінтэрн», «XVI партызэд», «Актыўніст», «Чырвоны меліратар», «Новае жыццё», Аршанскага раёна, раёнам калгасаў Дубровенскага, Талачынскага і Круглянскага раёнаў і акруговай перадыбарчай нарадай уаўнаважаных прадпрыемстваў і калгасаў, на якой прысутнічала 716 чалавек, кандыдатуру ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР **Васілія Фёдаравіча Шышкова**—1900 года нараджэння, члена ВКП(б) з 1925 года,—народага камісара земляробства БССР, пражываючага ў горадзе Мінску.

На аснове артыкула 66 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, уключыць кандыдатуру тав. **Шышкова Васілія Фёдаравіча** ў выбарчы бюлетэнь па Аршанскай сельскай выбарчай акрузе № 56.

У адпаведнасці з артыкулам 65 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня выбарчай камісіі **Чарнякоў**. Намеснік старшыні **Ламала**. Сакратар **Росін**. Члены камісіі: **Крутаўцоў, Шумейка, Лосев, Кандрыкіна, Недрава**.

11 лістапада 1937 года.

ПАСТАНОВА

Магілёўскай акруговай сельскай выбарчай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей таварыша

Аляксандра Іванавіча Іванова

У адпаведнасці з артыкуламі 56, 61 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, зарэгістраваць для балатыравання ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР па Магілёўскай сельскай выбарчай акрузе № 61 вылучанага перадыбарчым сходам рабочых і служачых Магілёўскай МТС і падтрыманую радам агульным сходам рабочых і калгаснікаў акругі і раённымі перадыбарчымі нарадамі кандыдатуру тав. **Іванова Аляксандра Іванавіча** ў выбарчы бюлетэнь па Магілёўскай сельскай выбарчай акрузе.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі **Надретовіч**. Нам. старшыні **Беланкоў**. Сакратар **Цярэцэў**. Члены камісіі: **Луфэрва, Лагашоў, Антонаў, Тарасев, Корнева, Судзілоўскі**.

ПАСТАНОВА

Горацкай акруговай выбарчай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей таварыша

Грыгорыя Якаўлевіча Белкіна

персавалам Меціслаўскага падвучылішка і перадыбарчай нарадай Горацкай выбарчай акругі.

ПАСТАНОВА

акруговай выбарчай камісіі Аршанскай сельскай выбарчай акругі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей таварыша

Васілія Фёдаравіча Шышкова

Разгледзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатуры ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР, акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 56, 57, 58, 59, 60 і 61 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, **пастанавіла:**

На аснове артыкула 60 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, зарэгістраваць для балатыроўкі ў Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР па Аршанскай сельскай выбарчай акрузе № 56 выстаўленую на агульным сходам рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў Бедрэс імя Сталіна, Якаўлевіцкай суконнай фабрыкі, Копыскага калгаснага завода «Пролетарый» і калгаснікаў калгаса імя «Варашылава», «1-е мая», «Істра», «Чырвоныя ўэходы», імя Сталіна, «Комінтэрн», «XVI партызэд», «Актыўніст», «Чырвоны меліратар», «Новае жыццё», Аршанскага раёна, раёнам калгасаў Дубровенскага, Талачынскага і Круглянскага раёнаў і акруговай перадыбарчай нарадай уаўнаважаных прадпрыемстваў і калгасаў, на якой прысутнічала 716 чалавек, кандыдатуру ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР **Васілія Фёдаравіча Шышкова**—1900 года нараджэння, члена ВКП(б) з 1925 года,—народага камісара земляробства БССР, пражываючага ў горадзе Мінску.

На аснове артыкула 66 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, уключыць кандыдатуру тав. **Шышкова Васілія Фёдаравіча** ў выбарчы бюлетэнь па Аршанскай сельскай выбарчай акрузе № 56.

У адпаведнасці з артыкулам 65 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня выбарчай камісіі **Чарнякоў**. Намеснік старшыні **Ламала**. Сакратар **Росін**. Члены камісіі: **Крутаўцоў, Шумейка, Лосев, Кандрыкіна, Недрава**.

11 лістапада 1937 года.

ПАСТАНОВА

акруговай выбарчай камісіі Лепельскай — выбарчай акругі № 474 па выбарах у Совет Саюза аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза таварыша

Елізаветы Ігнацьеўны Папковай

Разгледзеўшы паступіўшыя ў акруговую выбарчую камісію дакументы аб вылучэнні кандыдатуры ў дэпутаты Савета Саюза Вярхоўнага Савета СССР тав. **Папковай Елізаветы Ігнацьеўны**, акруговая выбарчая камісія, устанавіўшы поўную адпаведнасць прадстаўленых дакументаў з артыкуламі 56, 57, 58, 59, 60 і 61 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, **пастанавіла:**

Зарэгістраваць для балатыроўкі ў Совет Саюза Вярхоўнага Савета СССР па Лепельскай выбарчай акрузе № 474, выстаўленую агульнымі сходамі рабочых, служачых, інжынера-тэхнічных работнікаў першай Лепельскай МТС, МТМ, чыгуначнікаў станцыі Лепель Заходняй чыгуны, сходамі вайсковых выбарчых і сходамі калгаснікаў калгаса «Іарына», Лазукоўскага сельсавета, Чашніцкага раёна, калгаса «Чырвоныя Полаччына», Ляхаўскага сельсавета, Лепельскага раёна, і калгаса «Пролетарый», Ушацкага раёна, і інш. кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза тав. **Папкову Елізавету Ігнацьеўну**, 1909 года нараджэння, беспартыйную, старшыню калгаса «Іарына», Лазукоўскага сельсавета, Чашніцкага раёна, і на падставе артыкула 66 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР — уключыць кандыдатуру тав. **Папковай Е. І.** у выбарчы бюлетэнь па Лепельскай выбарчай акрузе № 474.

У адпаведнасці з артыкулам 65 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, пастанову апублікаваць для ўсеагульнага ведама.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі **Былінскі**. Нам. старшыні—**Мельнікоў**. Сакратар **Бушанава**. Члены камісіі: **Сухоцін, Міхайлаў, Залкіна, Харлап, Гапуза, Ісееў, Нудраўцоў**.

11 лістапада 1937 года.

ПАСТАНОВА

Гомельскай акруговай гарадской выбарчай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей, камсамольскімі арганізацыямі, рабочымі, калгаснікамі, інжынера-тэхнічнымі работнікамі, служачымі горада Гомеля, вайсковымі часцямі Гомельскага гарнізона таварыша

Міхаіла Цімафеевіча Фінагенава

На падставе 61 артыкула Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, зарэгістраваць кандыдатам у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей тав. **Фінагенава Міхаіла Цімафеевіча**, нараджэння 1897 года, члена ВКП(б) з 1920 года, старшыню Гомельскага гарадскога савета, пражываючага ў горадзе Гомелі.

Старшыня акруговай гарадской выбарчай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей **Громаў**. Нам. старшыні **Налуноў**. Сакратар **Нучынін**. Члены камісіі: **Палінічка, Дубноў, Дарагаўцоў, Назлова, Левант, Паіна, Груша, Белянкоў**.

11 лістапада 1937 года.

ПАСТАНОВА

Віцебскай сельскай акруговай выбарчай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей таварыша

Кірыла Патапавіча Власенкава

На падставе артыкулаў 60 і 61 Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР, зарэгістраваць кандыдатам у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР агульным сходам калгаснікаў калгасаў імя Варашылава, «Новы свет», «Шлях да сацыялізма», чырвонаармейцамі, камандзірамі, шпітработнікамі, сельскай інтэлігенцыяй Віцебскай сельскай выбарчай акругі.

Старшыня Віцебскай акруговай сельскай выбарчай камісіі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей **Жэлінін**. Сакратар **Эльберт**.

11 лістапада 1937 года.

ПАСТАНОВА

Слуцкай акруговай выбарчай камісіі па выбарах у Совет Саюза аб рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза таварыша

Нікіфара Якаўлевіча Наталевіча

Разгледзеўшы паступіўшыя пастановы сходаў калгаснікаў калгаса «Пролетарый», Ратніцкага сельсавета, Любанскага раёна, чырвонаармейцаў чырвонасцяжнага пагранічнага атрада, чырвонаармейцаў вайсковых часцей Слуцкага гарнізона аб вылучэнні кандыдатам у Совет Саюза па Слуцкай выбарчай акрузе тав. **Наталевіча Нікіфара Якаўлевіча**, нараджэння 1900 года, члена ВКП(б) з 1922 года, зарэгістраванага абавязкі старшыні ЦВБ БССР, пражываючага ў горадзе Мінску.

Старшыня акруговай выбарчай камісіі па выбарах у Совет Саюза **Мансіцаў**. Сакратар выбарчай камісіі **Пылаев**, 12 лістапада 1937 года.

11 лістапада 1937 года.

ПАСТАНОВА

Гатую пастанову апублікаваць у акруговай газеце «Праўда на рубяжы» і ў раённых газетах акругі.

Анатоль АСТРЭЙКА

Выбіраем адданага сына

Я не помню вайны грамадзянскай, Але знаю пра памяты год, Калі слесар адважны луганскі Веў палкі баявыя ў паход.

За свайго палкаводца-героя Галасы мы свае аддамо.

Мы падыдем да выбарчых скрынак І у голас заявім тады: — Выбіраем адданага сына У Совет, дарэгі правадар!

Ей з табою, наш Сталін любімы, Здабываў перамогі ў баях, Галасуе за маршала Кліма Беларусі Совецкай зямля.

Хай грывіць наша слава па краю, Няхай ведае цэлы свет— Беларускі народ выбірае Сваёго Кліма у Вярхоўны Совет.

Нарастае магутным прыбоем Нашай сонечнай радасці грім,

